

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры  
Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх  
Інстытут мовы і літаратуры  
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі  
ГНУ «Інстытут геахіміі і геофізікі»

**МАКСІМ І ГАЎРЫЛА ГАРЭЦКІЯ  
ЖЫЩЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ**  
(да 115-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага)

**XVI ГАРЭЦКІЯ ЧЫТАННІ**

Матэрыялы чытанняў  
Мінск, 15 лютага 2008 г.

Мінск  
2008

УДК 882.6.09 + 882.6 (092)  
ББК 83.3 (4Bei) Г20

Рэдакцыйная калегія:

Я. Аношка, Р. Гарэцкі (адказны рэдактар),  
І. Лапцёнак, Л. Макарэвіч, М. Мушынскі

**МАКСІМ І ГАЎРЫЛА ГАРЭЦКІЯ. ЖЫЩЁ І ТВОРЧАСЦЬ.  
МАТЭРЫЯЛЫ XVI ГАРЭЦКІХ ЧЫТАННЯЎ (да 115-годдзя  
з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). МІНСК, 15 лютага  
2008 г. / Калектыў аўтараў. Mn.: 2008. 154 с.**

ISBN 978-985-6117-88-9

Зборнік складаюць даклады і выступленні ўдзельнікаў XVI Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыщцю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата – вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, разглядаюцца пытанні іх шматграннай спадчыны і жыщця. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі.

**ISBN 978-985-6117-88-9**

УДК 882.6.09 + 882.6 (092)  
ББК 83.3 (4 Bei)  
© Калектыў аўтараў, 2008

З М Е С Т  
Прывітальныя слова

<b>Радзім Гарэцкі.....</b>	5
<b>Міхась Мушынскі.....</b>	7
<b>Анатоль Вярцінскі.....</b>	9
<b>Даклады</b>	
<b>Алена Белая (Баранавічы). Аўта- і гетэрастэрэатыны беларусаў у прозе М. Гарэцкага.....</b>	14
<b>Таццяна Вабішчэвіч (Мінск). Максім Гарэцкі ў літаратурнай дыскусіі 1913 г.: да праблемы дыферэнцыяцыі нацыянальнай чытацкай супольнасці.....</b>	20
<b>Леонтій Гаранін (Мінск). К вопросу о типологии образности в творчестве Максима Горецкого (Экзистенциальный аспект).....</b>	29
<b>Радзім Гарэцкі (Мінск). Украінскія матывы Гаўрылы Гарэцкага.....</b>	33
<b>Тайса Грамадчанка (г. Мінск). Беларус на крыжовых раздарожжах вёку (тэма эміграцыі ў творчасці Максіма Гарэцкага).....</b>	60
<b>Ала Жардзецкая (Мінск). Народныя характары ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага.....</b>	64
<b>Роза Зінава (Мінск). Дачкой сваёй Галінай Максім Гарэцкі мог бы ганацыца заўжды.....</b>	67
<b>Генадзь Кажамякін (Мінск). 1913: гісторыя аднаго фотаздымка.....</b>	83
<b>Уладзімір Конан (Мінск). Матывы спакусы ў творчасці Максіма Гарэцкага: аповесць «Антон».....</b>	89
<b>Ірына Лапцёнак (Мінск). Да гісторыі экспазіцыі Літаратурнага музея М. Гарэцкага.....</b>	97
<b>Дзяніс Марціновіч (Мінск). Максім Гарэцкі і Вільгельм Кнорын.....</b>	101
<b>Міхась Мушынскі (Мінск). Роля сюжэтнай лініі Марыны Задумы ў паглыбленні ідэйна-мастацкай канцепцыі «Камароўскай хронікі».....</b>	109
<b>Ганна Навасельцава (Віцебск). Мастацкі гістарызм у прозе Вацлава Ластоўскага і Максіма Гарэцкага.....</b>	116
<b>Святлана Сачанка (Мінск). Дыялектызмы ў «Камароўскай хроніцы» Максіма Гарэцкага.....</b>	120
<b>Святлана Сычова (Мінск). Рысы нацыянальнага менталітэту ў герояў Максіма Гарэцкага і Віктара Карамазава.....</b>	129
<b>Тамара Тарасава (Мінск). Жанравыя магчымасці дакументальна-мастацкіх запісак «На імперыялістычнай вайне» ў выяўленні экзістэнцыяльнай свядомасці чалавека.....</b>	132
<b>Вольга Уткевіч (Віцебск). Беларуская літаратура ў пошуках вечнасці (творчасць Максіма Гарэцкага).....</b>	138
<b>Віталь Чарняўскі (Мінск). Традыцыі Максіма Гарэцкага ў прозе Міхася Стральцова.....</b>	141
<b>Алена Шарана (Мінск). Спецыфіка мастацкай сітуацыі ў наведах Максіма Гарэцкага.....</b>	144
<b>Таццяна Шырокава (Мінск). Музейны фонд сям'і Гарэцкіх у беларускім дзяржаўным архіве-музее літаратуры і мастацтва.....</b>	148
<b>Нашы аўтары.....</b>	152

што ссыльны не мае права на самае звычайнае, што яго свабода, памкненні жорстка абмежаваны. Аднак шматлікія балючыя расчараванні фарміравалі ў душы пісьменніка не адчай, а спакойную і мужную мудрасць. Апошня радкі «Скарбаў жыцця»: «Цану рэчам пазнаў. Людзей да самых глыбінь уведаў. Жыццём даражыць навучыўся. І да смерці сябе рыхтаваць я ўмею. Каб прыняць ад яе меч хоць калі, і без пары, і без усякай патрэбы.

*Дык слава жыццю!  
Слава і смерці!» [3, с. 34].*

#### Літаратура

- Гарэцкі М. Збор твораў. У 4 т. Т. 1. Апавяданні. – Мн.: Маст. літ., 1984. – 446 с.
- Гарэцкі М. Творы: Дзве душы: Аповесць. Апавяданні. Жартаўлівы Пісарэвіч: П'еса. Літ. крытыка і публіцыстыка. Лісты. – Мн.: Маст. літ., 1990. – 626 с.
- Гарэцкі М. Скарбы жыцця // Полымя. – 1993. – № 2. – С. 3-128.

*Ала Жардзецкая  
(Мінск)*

### **НАРОДНЫЯ ХАРАКТАРЫ Ў ТВОРАХ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА І КУЗЬМЫ ЧОРНАГА**

Максім Гарэцкі і Кузьма Чорны – адны з самых выдатных пісьменнікаў першай паловы XX стагоддзя, якія з вышыні інтэлектуальнага познання імкнуліся раскрыць нізывыя ўзоруні жыцця, народны быт і характеристы беларусаў.

М. Гарэцкі вельмі тонка адчуваў свой народ, імкнуўся раскрыць існасць беларускай нацыі, яе адносіны да сябе, да іншых, да акаляючага. Творчасць пісьменніка вельмі яскрава перадае асаблівасці паводзін, светабачання беларусаў.

Кузьма Чорны – пісьменнік больш позняга часу, які імкнуўся спасцігнуць таямніцы душы людзей, глыбіню іх характеристу, склад мыслення. Яго творчасць таксама грунтоўна перадае асноўныя рысы характеристу і менталітэту беларускага народа.

Гэтыя пісьменнікі ўмелі ўбачыць свято ў цемры, духоўную моц, маральную сілу прыгнечанага люду. Але кожны па-свойму выяўляе, раскрывае духоўную змястоўнасць жыцця беларускага селяніна.

Напрыклад, М. Гарэцкі шукае і паказвае духоўную глыбіню жыцця беларуса-селяніна ў тым, што, здавалася б, супрацьлеглае духоўнасці – у забабонах, у цёмных паданнях вясковага жыцця. Аўтар разумее, што ў гэтым карані беларуса. А пры ўмове адрыву

ад родных каранёў «гіне» і чысціня, і мараль, і душа чалавека. У апавяданнях «Роднае карэнне», «Патаемнае», «Цёмны лес» Гарэцкі стварае вобраз цемнаты і забітасці, адсталасці нашага народа і адначасова паказвае яго зневінною і ўнутраную прыгажосць. Так, з сімпатыяй ён апісвае паляшучку Праксэду і яе мужа ў апавяданні «На этапе». У яе былі «... дужа доўгія і чорныя вейкі... Твар – авальны, тонкі і мяккі, толькі троху цъяны, як ва ўсіх тутэйшых жанчын, але прыгожыя векі рабілі гэты твар надта цікавым і харашым» [1, с. 206]. Паляшук быў «... стромкі, зграбны і самавіты. Тутэйшая паляшунская вопратка, гэтая шэра-бялявая світа, кароткая і гладкая, сцягненая ў поясе, як чаркеска, незвычайна хораша прыйшлася да яго» [1, с. 206]. Створаным вобразам палешука Гарэцкі пацвярджае думку пра таямнічаство і загадковасць беларусаў, а таксама паказвае ў іх наяўнасць пачуцця асабістай годнасці, павагі да сябе. Такім чынам, у сваіх творах пісьменнік адлюстраваў супяречлівыя духоўныя свет чалавека, які вырас на зямлі, быў выхаваны на прадзедаўскіх традыцыях і звычаях.

Прадстаўнікі беларускай нацыі ў Гарэцкага не толькі цёмныя, забітые сяляне, а і людзі, якія імкнуцца вырашыць для сябе загадку быцця, задумваюцца над праблемамі жыцця і смерці, сэнсам чалавечага існавання, цягнуцца да ведаў. Героі апавяданняў «Рунь», «У чым яго крыўда?», «У лазні» – маладыя сілы Беларусі, поўныя энергіі і жадання змяніць свой народ, адкрыць яму вочы.

Герой апавядання «У лазні» Клім Шамоўскі, вучань апошняга класа каморніцкага вучыліща, чалавек неардынарны, любіць літаратуру, цікавіцца грамадскім становішчам роднай старонкі. Ён ні ў якім разе не аддзяляе сябе ад простага люду, з асяроддзя якога паходзіць. Клім, як і іншыя маладыя інтэлігенты, разумее, што нельга ісці наперад, адараўшыся ад родных карэнняў і не разумеючы жыхароў вёскі. Але ўсе яго намаганні прышчаплення культуры роднай вёсцы разбіваюцца аб глухую сцяну вясковай інертнасці: «Я вёз дамоў кніжкі, каб чытаць ім, а яны кожны вечар, кожнае свята гуляюць у карты ў Мікітавай хаце, а на кніжкі не звярнулі ніякай увагі... Шчэ казалі, – разумцы! – што «некалі ім займацца панскім дзелам» [1, с. 50]. Як бачым, герой імкнуцца нешта змяніць у светаўспрыманні сваякоў, аднавяскоўцаў, садзейнічаюць павышэнню іх культурнага ўзроўню, але з-за гэтага перажываюць адчужэнне ад свайго народа, непаразуменне з боку сваякоў. М. Гарэцкі лічыў перашкодай на шляху развіцця беларускага народа неспрыяльныя сацыяльна-палітычныя і культурна-гістарычныя ўмовы.

Максім Гарэцкі здолеў паказаць праўду жыцця, спалучыць жорстка-рэалістычнае з лірычна-эмацыйнальным. Пісьменнік звяртае ўвагу на раздвоенасць душы прадстаўнікоў беларускай нацыі.

У аповесці «Дзве душы» М. Гарэцкі ўвасабляе ідэю магчымага яднання некалькіх пачаткаў у нацыянальным светаадчуванні, асэнсаванні дваістага ўнутранага складу беларусаў. Падзеі ў творы на працягу доўгага часу адбываюцца пад акампанемент наступнага алагульнення: «Душа дваілася. Адна палова несказана плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі...» [2, с. 24]. Гэта і ёсьць унутраны свет беларусаў, іх адчуванне.

З'ява раздвоенасці душы, на думку аўтара, звязаная з агульным узроўнем гістарычнага і сацыяльнага быцця народа, з яго пакутлівым шляхам самаўсталявання, самаідэнтыфікацыі. І ўсё ж беларусы – вялікія праўдалюбы, максімалісты, што жывуць моцнай пра-гай жыццёвых пераменаў, хоць іх мары і добрыя намеры часта разбіваліся аб сцяну жорсткай рэчаіснасці.

Са старонак твораў Кузьмы Чорнага паўстае шырокая, усеахопная панарама быцця беларускага народа. Пісьменнік падрабязна апісвае прыроду Беларусі, характеристар заняткаў насельніцтва, вопратку, ежу, асаблівасці побыту, скоплівае саме паказальнае і адметнае ў жыцці беларускага селяніна. Акрамя непасрэднай характеристыстыкі беларусаў, Чорны апасродкована, праз учынкі, думкі, дзеянні герояў выяўляе адметнасці нацыянальнай псіхалогіі, свядомасці, характеристару мыслення. Кузьма Чорны паказвае беларусаў як людзей удумлівых, засяроджаных. У творах пісьменніка пададзены і пэўны набор маральна-этычных якасцей, істотных для нацыі: працавітасць, дбайнасць, кемлівасць, якія з'яўляюцца паказыкамі вартасці і годнасці чалавека.

Сапраўдны беларус бачыцца Кузьме Чорнаму моцным гаспадаром. Спрадвечнай марай амаль кожнага жыхара вёскі было мець свой кавалак зямлі, сваю гаспадарку, хату, маё масць. Так, у апавяданні «Семнаццаць год» селянін Пятро Тадаровіч нават у час вайны не забываўся пра сваю мару: «Думалася чалавеку: перагаруеща як-небудзь, мінецца ліхая гадзіна, – ён жыў для будучага дня, калі пачне ліць пот на сваёй зямліцы» [4, с. 21].

У апавяданнях «Ноч пры дарозе» і «Мельнікі» аўтар яшчэ раз падкрэслівае, што сіла селяніна ў зямлі. Толькі яна можа даць сапраўдную самастойнасць, свободу, пачуцце чалавечай годнасці і значнасці.

Любімы герой Чорнага – просты, адкрыты і разумны чалавек з народа. Гэта заўсёды творца, нястомны працаўнік. У апавяданні «Вялікае сэрца» пісьменнік малюе вобраз Пархвена Катлубовіча – чалавека, у сэрцы якога – любоў да людзей, да радзімы. І менавіта такім бачыцца аўтару сапраўдны беларус, чалавек вялікага сэрца і інтэлекту, які пратэстуе супраць недасканаласці жыцця. Яму агідная жорсткасць у чалавечых узаемаадносінах. Духоўны свет такога героя шырокі і багаты.

З апавядання «Бацька» мы бачым, што для беларускага селяніна харектэрна такая рыса, як аптымізм, нягледзячы нават на неспрыяльныя абставіны. Кузьма Чорны малюе вобраз працаўніка-селяніна Саўкі, які садзіць сады, радуецца плённаму ураджаю з працы сваіх рук, любіць родны край, сваю зямлю. «Ён ішоў сцежкаю паўз дарогу, пад раскіданым веццем пасаджаных ім самім дрэў і ведаў, што паўз усё сваё жыццё будзе бачыць іх, і што яны будуць вечна расці» [4, с. 158].

Сваё разуменне нацыянальнага харектару беларуса, выхаванага яго шматпакутнай, але адначасова і герайчнай гісторыяй, пісьменнік выказаў у афарыстычным выслоўі: «І ў цішыні буры, і ў бурах – цішыня...» [3, с. 314]. Вонкавая ціхмянасць, сціласць, цярплівасць, памяркоўнасць, талерантнасць беларускага селяніна тоіць, на думку Чорнага, у сабе бунтоўнае непрыняцце ўсялякага здзеку і гвалту. Героі Чорнага часта выглядаюць занадта дробязнымі і мітуслівымі. Але ў іх ужо адчуваецца пачуццё нацыянальнай годнасці і нескаронасці.

#### Літаратура

1. Гарэцкі М. Збор твораў: у 4 т. / М. Гарэцкі. – Мінск: Маст. літ., 1984. – Т. 1: Апавяданні. – 446 с.
2. Гарэцкі М. Творы / М. Гарэцкі. – Мінск : Маст. літ., 1990. – 629 с.
3. Чорны К. Збор твораў: у 8 т. / К. Чорны. – Мінск: Маст. літ., 1972. – Т. 1: Апавяданні. – 554 с.
4. Чорны К. Збор твораў: у 8 т. / К.Чорны. – Мінск: Маст. літ., 1972. – Т. 2: Апавяданні. 1928 – 1944. – 479 с.

**Роза Зінава**  
(Мінск)

### ДАЧКОЙ СВАЁЙ ГАЛІНАЙ МАКСІМ ГАРЕЦКІ МОГ БЫ ГАНАРЫЩА ЗАЎЖДЫ

Лёс падараваў мне сустрэчу і сяброўства з Галінай Максімаўнай Гарэцкай. Жыццё яе было шчаслівым і гаротным ў аднолькавай меры. Нарадзілася яна ў трывожныя 20-я гады дваццатага стагоддзя – 13 сакавіка 1921 г. у сям'і адароных і сумленных патрыётаў сваёй Радзімы Беларусі, беларускіх пісьменнікаў Максіма Іванавіча Гарэцкага і Леанілы Усцінаўны Чарняўскай-Гарэцкай. Адароным ад прыроды чалавекам была і сама Галіна Максімаўна, дастойная паслядоўніца сваіх бацькоў як па жыцці, так і ў літаратурнай творчасці. Калі ўлічыць у якіх умовах дасталося жыць Галіне Максі-